

Проф. Я. Афанасьеў.

Правадзейны член Інстытуту
Беларускае Культуры.

Да пытаньня аб акрыцьцёвых пародах заходнай часткі СССР.

Для міжнароднага конгрэсу глебазнаўцаў, які адбыўся ў Вашынгтоне ўлетку 1927 году, проф. Мірчынк склаў карту матчынскіх глебатворчых парод тэрыторыі был. Эўропейскай Расіі. Зводка і картаграфаванье матар'ялаў заходнай часткі гэтай карты было даручана мне.

Карта ў цэлым дэманстравалася на конгрэсе і была застаўлена ў падарунак амэрыканскім глебазнаўцам. Аднак, абавязкова патрэбна, каб у бліжэйшы час гэтая карта была апублікавана ў СССР, бо ў ёй надзвычайна зацікаўлены розныя колы і пры гэтым з самых розных пунктаў погляду.

Чакаючы гэтае працы, мы лічым, аднак, патрэбным раз-жа зрабіць шэраг абагульненіяў і ўваг адносна акрыцьцёвых парод заходнай часткі СССР.

У даным выпадку нас будзе цікавіць галоўным чынам кола тых пытаньняў і палажэнняў, якія распрацоўваліся намі на тэрыторыі БССР і былі апублікаваны ў друку („Нарысы аб акрыцьцёвых пародах Беларусі“ і „Очерки почв Белоруссии“).

Пад заходнай часткай СССР мы, умоўна, будзем разумець усю тэрыторыю сучаснай БССР і суседнія з ёю заходнія губэрні РСФСР: Пскаўскую, Смаленскую ды Бранскую.

Крыніцамі для гэтага нашага нарыйсу былі наступныя матар'ялы глебавых абсьледванньняў:

1) Па Пскаўской губ.: глебавыя карты і нарыйсы Сібірцева, Глінкі, Колакалава і інш.

2) Па Смаленскай губ.: карты і нарыйсы Глінкі, Колакалава, Туміна, затым навейшыя працы Касцюковіча-Тышэнгаўзэна і Абуцькова.

3) Па Бранской губ.: па паветах былай Арлоўскай губ.—матар'ялы Фрэйбэрга, па Жыздрынскім павеце—Афанасьева, па паветах былай Чарнігаўскай губ.—Афанасьева і Шульгі.

Прапрацаўашы і картаграфаўашы гэтыя матар'ялы, мы ўпэўніліся, што будова паверхні і акрыцьцёвія пароды ўсёй заходняй часткі СССР маюць надзвычайна многа супольнага, а з другога боку—тыя рысы ды законнасьці, якія былі заўважаны намі ў гэтых адносінах на тэрыторыі сучаснай БССР, лёгка могуць быць прасочаны і далёка за яе межамі.

Такім чынам, паступова пачынае выяўляцца фізычная географія тae вялікай і орыгінальнай краіны, якую завуць „Дняпроўскім языком ледавіка“.

Ніжэй мы да пэўнай меры паўторым тыя палажэнні, якія былі намі ўстаноўлены для тэрыторыі БССР, але на дамо гэтым палажэнням новае, пашыранае значэнне, адносячы іх да ўсёй тэрыторыі заходняй часткі СССР.

Будова паверхні.

Паколькі можна разважаць на падставе гіпсомэтрычнай карты *Тылё* і гідрографічнай сеткі рэк краю, будова паверхні заходняй часткі СССР прадстаўляецца нам у такіх рысах.

Асноўныя пануючыя вышыні цягнуцца блізка што ў шырынёвым кірунку, прыблізна па лініі: Менск-Сянно-Ворша-Смаленск-Вязьма-Гжацк. У межах БССР гэты вадападзел выяўлены даволі вузкімі грудамі, моцна расчлянёнымі, з максімальнымі вышынямі да 300-320 м. над роўнем мора. У Смаленскай губэрні замест гэтага мы бачым досыць высокое *плоскаўзыши* з сярэднім вышынёй у 200-250 м.

Адзначаная паласа вышынь зьяўляецца для краю асноўнай гіпсомэтрычнай восьсю. Тут уся паверхня краю нібы перагінаецца ў два галоўныя нахілы: 1) на поўнач і паўночны захад у бок Заходняй Дзвіны (вадазбор Балтыцкага мора) і 2) на поўдзень, утвараючы вадазбор Дняпра і яго прыточкаў: Бярозы, Прыпяці, Сажа ды Дзясны (вадазбор Чорнага мора).

Зыніжэньне мясцовасці ад галоўнага вадападзелу ў абодва бакі ідзе даволі рашуча, і ўжо на лініі Слуцак-Бабруйск-Рагачэў мы маєм у сярэднім нізінную раўніну ў 120-150 м., а на лініі Пінск-Мазыр толькі 80-120 м. У паўночнай палове зыніжэньне мясцовасці ідзе яшчэ далей і каля Пскову раўніна зыніжаецца да 40-80 м.

Для паўночнай паловы краю трэба адзначыць яшчэ шэраг асобных груп вышынь да 200-240 м. паміж Гарадком і Неўлем і далей у бок Вялікіх-Лук. Гэтыя вышыні буйнымі астравамі або вузкімі гривамі ўздымаюцца над роўнай нізінай. Ланцуг нявысокіх грив і град цягнецца таксама па паўночна-заходнім узьмежжы Смаленскай губ.

Асаблівай і надзвычайна харктэрнай рысаю краявіду паўночнай паловы заходнай часткі СССР зъяўляеца вялікая колькасць буйных і глыбокіх *азёр*. Яны зъяўляюцца заразжа на поўнач за вадападзельнай восьью Беларусі (Лепель-Сянно) і здаўна былі прычынай таго, што гэтую краіну звалі „Вазёрнай краінай“. Адгэтуль сетка вазёр цягнецца досыць шырокай паласой на заході на ўсход аж за межы краю.

Варта ўвагі тое, што на поўдзень ад успомненай лініі галоўных вышынь азёры раптам зьнікаюць, але замест іх, асабліва ў заходнай палове Беларусі, зъяўляеца мноства буйных *балот-тарфавішчаў*, якія сваёй колькасцю, велічынёй і формай вельмі блізка прыпамінаюць азёрны краявід паўночнай паловы. Вельмі магчыма, што тут мы маєм даўны вазёрны раён, у якім цяпер азёры дайшлі ў сваёй эволюцыі да стадыі сталых тарфавішчаў, або травяных балот Палесься.

У агульнай топографіі раўнінных прастораў заходнай часткі ССР можна зауважыць яшчэ адну вельмі цікаўную асаблівасць, якая ўпяршыню была выяўлена на тэрыторыі БССР і якую можна прасачыць ня толькі ў будове паверхні ўсяго краю, але, як відаць, і далёка за яго межамі.

Ужо з даных гіпсомэтрычнай карты Тылё відаць, што ўся тэрыторыя заходнай часткі ССР схэматычна можа быць падзелена на шэраг раўнінных палос або прыступак, якія ступенямі зьніжаюцца на поўнач і на поўдзень ад лініі галоўнага вадападзелу, а ўласна ляжаць на вышыні 240-200 м., 200-160 м. і 80-40 м. над роўнем мора.

Запраўды, гэтым гіпсомэтрычным прыступкам рэльефу адпавядаюць наяўныя раўнінныя палосы, якія (як давялося прасачыць на тэрыторыі БССР) аддзяляюцца адна ад аднай досыць выразнымі адхонамі, падобна рэчным тэррасам. Усю раўнінную прастору заходнай часткі ССР, такім чынам, можна разглядаць, як вялізную *систему тэррасападобных плошчаў*.

Аднак, уся гэтая систэма тэррасападобных раўнін, захоўваючы агульнае спаданье вышынь на поўнач і на поўдзень ад лініі галоўнага вадападзелу, не зъяўляеца простай схэмай скрозь цэльных, аднастайных палос, як можна прадстаўіць сабе на аснове карты Тылё; часцей кожная такая гіпсомэтрычная паласа бывае многаразова *пасечана, парвана*, расчленена.

Аб бліжэйшай геолёгічнай мінуўшчыне заходнай часткі СССР.

Такі асаблівы харктар будовы паверхні мімаволі прымушае азірнуцца на геолёгічную гісторыю краю і пашукаць у ёй магчымых тлумачэнняў.

Як вядома, у бліжэйшую геолёгічную мінуўшчыну ўся заходняя частка СССР, разам з значнымі прасторамі Расійскіх раёнін, была ахоплена вялікім скандынаўскім ледавіком, съяды якога адбіліся тут у першу чаргу ў выглядзе пластоў буравата-чырвоных морэн, перапоўненых адломкамі масыўна-кристалёвых парод, накідняў („валуны“), прынесеных з гор Скандинавскага паўвостраву.

Тэрыторыя заходняй часткі СССР, відавочна, была месцам найбольш энэргічнай дзейнасці так званага Дняпроўскага языка ледавіка. Ледавік, як відаць, ня раз перасоўваўся па нашым краі і нават ня раз на доўгі час спыняўся тут, раставаючы на сваёй паўднёвой мяжы і пакідаючы валы ды груды канцовых морэн.

Геолёгічнымі помнікамі гэтых здарэньняў зьяўляюца ў межах заходняй часткі СССР адзін пласт морэны ў паўднёвых і паўднёва-ўсходніх частках яе, дзіве морэнавых тоўшчы ў сярэдняй паласе, прыблізна каля лініі Менск-Магілеў-Горкі-Смаленск, і да трох морэнавых пластоў (аддзеленых адзін ад аднаго таўстымі прапласткамі пяскоў) у раёне Віцебску.

Канцовые морэны больш паўднёвых прасоўваньняў ледавіка (або больш даўных пэрыодаў зьледзянення) на тэрыторыі заходняй часткі СССР прасачыць пакуль-што цяжка; як відаць, яны былі пазней блізка што дашчэнту паразмываны; але съяды пазнейшай мяжы зьледзянення добра можна наглядаць па лініі вышэйадзначаных град пануючых вышынъ, прыблізна па дузе ад Менску на Лепель-Сянно і далей па паўночна-заходняй мяжы Смаленскай губ. Грáды канцовых морэн цягнуцца таксама на поўнач ад Гарadка (Віцебск. акр.) на Невель і далей раскіданымі ланцугамі пярэсьцяць на паверхні Пскоўскай губ.

Краіна канцовых морэн якраз і адмяжоўвае паласу сеткі буйных азёр. Мясцамі, дзе хвалістыя ланцугі морэн захавалі на сваіх дзівосных формах рэльефу высокія яловыя лясы і чаргуюцца з чыстымі глыбокімі вазёрамі, краявід набывае маляунічы выгляд „беларускай Швайцарыі“.

Аднак ледавіковы пэрыод заставіў съяды ня толькі сваіх глетчараў у выглядзе скрozy роўных плошчаў морэны або град узгоркаў канцовых морэн. На краі зьледзянення або пры адступаньні ледавіка, асабліва-ж у час аканчальнага яго раставанья разьвівалася магутная дзейнасць *ледавіковых вод*, якія разъліваліся і затаплялі ваколічныя прасторы, утвараючы часам разводзьдзі, падобныя да патопаў.

Дзякуючы дзейнасці ледавіковых вод, першапачатковы морэнавы рэльеф заходняй часткі СССР няухільна падпаў пад буйное *ператварэнне*. Гэтыя зьмены адбываліся, як ві-

даць, паводле тыпу дзейнасці алювіальных вод, у пэўнай меры падобных да сучасных рэк, а ўласна складаліся з шэрагу фаз *размывання* і момантаў *акумуляцыі*, але, вядома, адзначаліся вельмі вялікім маштабам.

У выніку дзейнасці якой-небудзь вялікай ракі ў працягу доўгага часу мы маєм пэўны комплекс *выпрацаванага рэльефу* і сэрыі *алювіальных адкладаў*. Нешта падобнае паводле тыпу і стылю, як у рэльефе, гэтак і ў пародах, натуральна атрымліваецца ў спадчыну ад магутнай дзейнасці ледавіковых (флювія-гляциальных) вод.

Спынімся спачатку на параўнаньнях выпрацаванага рэльефу. Звычайна ўздоўж вялікай ракі цягнуцца так званыя „астанцы“ размыву яе першапачатковых берагоў. Гэтыя „астанцы“ ўздымаюцца купалавідна або градой над залівай (або паёмнай) нізінай ракі. Затым, бліжэй да ракі звычайна цягнуцца *валы* або *груды* пескаўых награмаджэнняў. У шырокіх далінах нярэдка ляжаць „старыкі“ або старарэччы і цэлы шэраг азёр. Нарэшце, каля рэк, нават параўнаўча невялікіх, заўсёды цягнуцца прыпаднітыя над поймай рэчных *террасы*.

Увесь гэты комплекс элемэнтаў рэльефу, выпрацаванага сучаснымі рэкамі, мае сваіх аналёгаў у формах, утвораных даўнейшай дзейнасцю ледавіковых вод.

Запрауды, апісаны вышэй краявід і будова паверхні заходній часткі СССР вельмі блізка паўтарае сабой малюнак рэчных далін, адразъняючыся, як і трэба чакаць, вялікім размахам маштабу, большай складанасцю сваёй сыстэмы і, зразумела, мясцамі замаскаванасцю сваіх форм з прычыны пазьнейшай іх эволюцыі.

Так, краіна самых канцовых морэн і бліжэйшых іх ваколіц мае харектар моцна паразрываных і паразмываных грыў, *астанцу*, якія ляжаць сярод больш-менш шырокай сеткі *пескаўых нізін*, як сълядоў былых вялікіх струменяў ледавіковай вады.

На пескаўых нізінах цягнуцца *валы* ды *груды*, складзеные або з шчапняку, каменьня і жарствы, або з дробназерніватах утварэнняў.

Па нізінах краіны канцовых морэн ляжаць *азёры*, а за яе межамі, на поўдзень (на заходзе паўночнай Беларусі) можна аднавіць даўны згаслы вазёрны басэйн, які цяпер мае выгляд лябірінта травяных балот або *тарфавішчаў*, што спакойна ляжаць на месцы былых азёр.

Уся раўніна заходній часткі СССР, як разглядалася вышэй, мае харектар тэррасавідных сыстэм, многаразова паразмываных паўторнымі паступамі ледавіковых вод і падзеленых на рознастайны комплекс прыступак, таксама як і

адарванныя астанцы ад некалі значна больших і цэльных прастораў.

Далей папрабуем з таго-ж самага погляду разгледзеь тыпы акрыцьцёвых парод заходній часткі СССР і іх географічнае разъмяшчэнне на яе тэрыторыі.

Акрыцьцёвыя пароды.

Тут мы разгледзім толькі асноўныя акрыцьцёвыя пароды і пры гэтым галоўным чынам пароды ледавіковага пэрыоду. З пазнейшых парод адзначым толькі алювіальныя пяскі.

Як было паказана вышэй, ледавік пакінуў пасъля сябе дзьве *генэтычныя сэрыі* парод: адклады самога глетчара-морэны і адклады ледавіковых вод—флювія-гляциянальныя ўтварэнні.

Далей гэтыя пароды пагуртованы намі паводле іх *мэханічнага складу*. Каб паказаць прынцыпы клясыфікацыі парод паводле іх мэханічнага складу і вылучаныя гэтым способам тыпы і віды мы прыводзім тут прынятую намі табліцу (гл. наступн. стар.).

Розныя віды акрыцьцёвых парод заходній часткі СССР на вышэйпаказаных падставах можна прадставіць у наступнай схэмe:

I. Адклады са- мога ледаві- ка	{ 1. верхняя 2. сярэдняя 3. ніжняя }	морэны, сугліністыя і глініста- карбонатныя, часцей зъмя- щаюць накідні дэвонскага вапняку.
II. Адклады флю- вія-гляцияль- ныя (ледавіко- вых вод) і рэч- ны алюві.	A. <i>Шкілетныя пароды</i> : 1) награмаджэнь- не накідняў, 2) храшчаватыя адкла- ды, 3) чвыры, 4) пухкія пяскі, буйна, сярэдня і дробна-зерняватыя, да тон- ка-пылаватых. B. <i>Пераходныя пароды</i> : 5) пескавыя, г. зн. зъвязныя пяскі з колькасцю гліністых частак ад 10 да 15 проц., 6) супяски. C. <i>Дробназемістыя пароды</i> : 7) суглінкі буйна-пескавыя лёгкія, сярэднія і цяж- кія, накіднёвыя, 8) суглінкі і супяски лёэсаватыя, слабанакіднёвыя і безна- кіднёвыя, 9) лёэсы супескавыя, суглі- ністыя і гліністыя, безнакіднёвыя, і 10) цяжкія гліны ганчарныя і лепныя гліны, безнакіднёвыя.	

Клясыфікацыя Глеб і паролі паводле мэханічнага складу.

Складу Я. Афанасьев.

Проф. Я. Афана́сьев.

Група на зъместиу дроб- назёму (частак $<0,1$ тт.)	Аноўнныя тыпы, па зъместиу фізычнай гліны (частак $<0,01$ тт.)	Віды паводле комбінацыі пы- лаватых частак і пыску $<0,01$ тт.)	$\%$ фізычнай гліны	Адмены паводле зъместиу храшчу і каменчы- каў
	1. Гліны гaloўная маса складаец- ца з частак $<0,1$ тт.	Цяжкія Лёгкія	> 55 $\left\{ \begin{array}{l} \text{шылазат. част.} \\ (0,1—0,01 \text{ тт}) > 40\% \end{array} \right.$ Лёэсавыя $\left\{ \begin{array}{l} \text{пескав. част.} \\ > 0,1 \text{ тт} < 5\% \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{шылазат. част.} \\ (0,1—0,01 \text{ тт}) > 40\% \end{array} \right.$ шылазат. част. $\left\{ \begin{array}{l} \text{пескав. част.} \\ > 0,1 \text{ тт} < 5\% \end{array} \right.$
ДРОБІАЗІМСТЫЯ ІІКЛІЕТНІЯ	2. Суглінкі	Цяжкія Сярэднія Лёгкія	$35-30$ $30-25$ $25-20$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{шылазат. част.} \\ (0,1—0,01 \text{ тт}) > 40\% \end{array} \right.$ Лёэсава- гтыя $\left\{ \begin{array}{l} \text{пескав. част.} \\ > 0,1 \text{ тт} < 5\% \end{array} \right.$
ДРОБІАЗІМСТЫЯ ІІКЛІЕТНІЯ	3. Суніскі	Звязныя Пухкія	$20-15$ $15-10$ > 10	$\left\{ \begin{array}{l} \text{шылазат. част.} \\ (0,1—0,01 \text{ тт}) > 40\% \end{array} \right.$ Буйна-пе- скавыя $\left\{ \begin{array}{l} \text{шылазат. част.} \\ (0,1—0,01 \text{ тт}) > 40\% \end{array} \right.$
КОМПЛЕКС ЧАСТАК ДРОБИ- НІЯ	4. Пяскі	Пануючы элемэнты блізка маса складаеца што віключна з элемэн- там > 1 тт	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Пануючы элемэнты} \\ \text{у } 1-3 \text{ тт} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Пануючы элемэнты} \\ \text{у } 3-10 \text{ тт} \end{array} \right.$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{Пануючы элемэнты} \\ \text{у } > 10 \text{ тт} \end{array} \right.$	5. Шкілетныя 6. Жар- ства 7. Камянікі

Напластаныне парод у вэртыкальным разрэзе можна ў агульных рысах прывесьці да наступнай схэмы паступовых зъмен, пачынаючы зьверху:

- | | |
|--|---|
| A. Самая верхняя акрыцьці; яны найболей рознастайныя і прадстаўлены галоўным чынам адкладамі вод. | <p>1. <i>Пясki</i> { храшчавата-камяністая ня менш за 1 м. тоўщаю. чвыравыя і дробна-зернявавыя (да 2-х і болей мэтр.).</p> <p>або <i>супяскі</i>—храшчаватыя і чвыраватыя (20-30 ст.)</p> <p>або <i>супяскі, суглінкі</i>—буйна-пескавыя (ад 20 да 50 ст.) — лёэсаватыя (50-100 ст., вельмі рэдка да 2-4 мэтраў) — лёэсавыя (ад 4 да 10 м.)</p> <p>або <i>гліны</i>—буйна-пескавыя ці глеяватыя „тлустыя“ (некалькі мэтраў).</p> |
| B. Сярэдні пласт, продукты пера-працоўкі вадой. | <p>2. <i>Пясki</i>—чвыраватыя або дробна-зерняватыя (ад 10 да 50 ст. рэдка больш).</p> <p>3. Награмаджэнні і прапласткі <i>накідняй</i> і аточанага шчапняку (часьцей 5-10 ст.).</p> |
| C. Асноўны пласт, адклады глетчараў і міжледавіковых вод. | <p>4. <i>Морэна верхняя</i> (некалькі мэтраў, нярэдка толькі 1-2 м.).</p> <p>5. а) Праласткі груба-пластаватых <i>пяскоў</i> з жарствой і накіднямі (да 8-12 м.).
б) Іншы раз праласткі тонкіх <i>лёэсаватых</i> парод і тыповых лёэсаў (2-5 м.).</p> <p>6. <i>Морэна сярэдняя</i> (да некалькіх мэтраў)</p> <p>7. Праласткі груба-пластаватых <i>пяскоў</i> з жарствой і накіднямі (8-12 м.).</p> <p>8. <i>Ніжняя морэна</i> (вялікая тоўщча).</p> <p>9. Розныя сартаваныя перадледавіковыя ўтварэнні.</p> |
| 10. Карэнныя пароды: | <p>Пскаўская губ. і паўночная палова БССР — дэвонскія вапнякі; Смаленская г.—каменнавугальнія вапнякі; Поўдзень і Паўднёвы ўсход БССР — трацьцёвая пяскі ды суглінкі і крэйдавая формацыя; Бранская г.—праласткі фосфарытаў апокі, марглю і крэйды — крэйдавага ўзросту.</p> |

Характар напластаньня акрыцьцёвых парод.

Паўсюды на тэрыторыі ўсёй заходнай часткі СССР морэнавы пласт хаваецца пад каптуром сартаваных адкладаў (на наш погляд—флювія-гляцыяльных або алювіяльных). Беспасярэднія выступаныні морэны на дзённую паверхню сустракаюцца ў раёнах грыў або ў перагібах схілаў, як вынік пазнейшай эрозіі.

Каптуры, што прыкрываюць морэну, як відаць з прыведзенай схемы, вельмі рознастайныя паводле свайго мэханічнага складу і тоўшчы. Розныя выпадкі напластаньняў можна звесці да дзвёх комбінацый:

- | | |
|--|--|
| 1. Двохчленны
тып акрыцьцё-
вых парод | 1. Пухкія пяскі або лёэсы.
2. Морэны. |
| 2. Трохчленны
тып акрыцьцё-
вых парод. | 1. Верхні пласт: розныя супяскі, суглінкі і гліны.
2. Сярэдні прапластак: пяскі і шчапняковая-накіднёвая награмаджэньні.
3. Асноўны пласт: морэна. |

Найвялікшае значэнне для глебаутварэння і ўсёй сельскай гаспадаркі маюць самыя верхнія каптуры парод, якія пакрываюць морэну. Пласт морэны пачынае граць прыметную ролю толькі ў тых выпадках, калі пласты сартаваных парод, якія ляжаць над ім, маюць малую тоўшчуню, прыблізна да 1 мэтра. Гэта звычайна здараеца пры трохчленнай комбінацыі; калі-ж морэна пакрыта лёэсамі або пяскамі (двохчленная комбінацыя), дык яна залігае, параўнаўча, глыбака і яе ўплыў адчуваеца толькі на *гідролёгічным рэжыме* краю (грунтавыя ды крынічныя воды).

Тое самае можна сказаць і адносна іншых паверхаў морэны і прапласткаў пяску паміж імі.

Законамернасці ў размішчэнні акрыцьцёвых парод, якія пакрываюць сабой морэну або морскія ўтварэнні, у сувязі з орографіяй.

Як відаць з далучанай карты акрыцьцёвых парод заходнай часткі СССР, географічнае размішчэнне матчынскіх глебатворчых парод адзначаеца надзвычайнай рознастайнасцю і пярэстасцю.

Пасправаум усю рознастайнасць гэтых парод звесці ў пэўную схему, разлажыўшы асобныя компонэнты паводле іх мэханічнага складу ў адзіны паступовы рад.

1. Награмаджэньне каменьня і жарствы.
2. Камяніста-жарствянія пяскі і супяскі.
3. Чывраватыя пяскі і супяскі.

4. Пяскі дробназярністыя пухкія.
5. Пяскі звязныя.
6. Супяскі і суглінкі буйна-пескавыя.
7. Супяскі і суглінкі лёэсаватыя.
8. Супяскі і суглінкі лёэсавыя.
9. Гліны лёэсаватыя.

Гэтая схема зъяўляеца неперарыўным ланцугом тыпаў паводле мэханічнага складу з паступовым нарастаннем дробназему і зъмяншэннем шкілетнай часткі. Пры гэтым у дробназеме ня толькі павялічваеца колькасць так званай „фізычнай гліны“ (частачак $< 0,01$), але таксама і *пылаватых* частачак (размерам ад 0,1 да 0,01 mm); гэтым адзначаюца пароды буйна-пескавыя, лёэсаватыя і лёэсавыя.

Гэтая тэорэтычная, умоўная схема аказалася вельмі выгоднай і практычна карыснай для азначэння і класыфікацыі рознастайных акрыцьцёвых парод заходнай часткі СССР, а таксама для спраб выявіць некаторыя географічныя законнасці іх разъмяшчэння.

Вышэй для будовы паверхні заходнай часткі СССР мы выявілі два асноўныя орографічныя тыпы:

1. Разарваныя грады канцовых морэн з максымальнымі вышынямі, раскіданыя па паўночна-заходнай частцы краю, якая паступова зьніжаеца далей на паўночны захад.

2. Таксама расчлянёная систэма тэррасавідных плошчаў у форме раўнінных плоскаўзвышшаў, палос, астраўкоў і складаных звлістых істужак, харктэрных для ўсёй заходнай часткі СССР за межамі канцовых морэн.

Гэтаму орографічнаму падзелу зусім адпавядаюць і два асноўныя тыпы акрыцьцёвых парод. Папершае, вучасткі канцовых морэн звычайна прыкрыты шкілетнымі ўтварэннямі—супяскамі, радзей пяскамі, заўсёды камяніста-шчапняковістымі. Пры высокіх градах канцовых морэн часта цягнуцца валы і палі чывраватых пяскоў, таксама, звычайна камяніста-шчапняковістых і часцей дрэнна сартаваных або блізка-што зусім несартаваных.

Другому тыпу рэльефу—систэме тэррасавідных плошчаў—адпавядае асаблівы каптур парод—сартаваных, дробназемістых або шкілетных, але ўжо ніколі не шчапняковіста-камяністых, а толькі буйна-пескавых або лёэсаватых. Яны пакрываюць сабой ня толькі ўсю раўнінную палову заходнай часткі СССР, але таксама прылягаюць да вучасткаў канцовых морэн у выглядзе больш-менш вузкіх тэррас.

У разъмяшчэнні надморэнавых акрыцьцёвых парод для ўсіх раўнінных прастораў заходнай часткі СССР мы бачым аднастайнную законнасць. Па розных рэльефных ступенях систэмы тэррас пароды разъмяшчаюца адпаведна свайму

мэханічнаму складу, а ўласна—калі прыведзеную вышэй нашую схэму парод паводле мэханічнага складу палічыць за ланцуг паступовых утварэньняў, дык, ідучы ад ніжэйшых прастораў да вышэйшых плошчаў, мы разам з тым будзем пераходзіць ад больш грубых яго звеньняў пяскоў да далейшых компонэнтаў схэмы: супяской, суглінкаў, спачатку буйна-пескавых, затым лёсаватых і нарэшце—лёсавых.

Гэтую законамернасць можна прасачыць ня толькі для кожнага асобнага тэррасавіднага комплексу, але таксама для ўсяго краю ў цэлым.

Так, калі мы возьмем абы-які з дробных контураў нашай карты, дык лёгка зауважым, што ён складаецца з злучэньня наступных компонэнтаў парод: *пескавы фон*, дапасаваны да найніжэйшых тэррас дане мяццовасці, пераходзіць у паласу *супяской* (яны раскіданы прыпаднітымі астраўкамі па пескавых палёх), якія з павышэннем мяцзовасці замяняюцца *суглінкамі*, спачатку буйна-пескавымі, затым лёсаватымі, нарэшце лёсавымі.

Такую зьмену можна прасачыць, напрыклад, для Слуцка-Менскага комбінату, для Магілёва-Горацкай групы і наагул для абы-якой часткі Беларусі. Тоё самае наглядаецца і ў будове найбуйнейшага масіву—высокага Смаленскага плоскаўзвышша, якое пакрыта лёсаватымі і лёсавымі пародамі, прарэзана і абкружана систэмай паніжаных прыступак з буйна-пескаватымі суглінкамі, яшчэ ніжэй—з супяскамі, і нарэшце найніжэйшыя пункты пакрыты пяскамі.

Аналёгічную-ж дастасаванасць парод пэўнага мэханічнага складу да вядомага тыпу орографіі і гіпсомэтрыі можна вельмі добра прасачыць у паветах сучаснай Бранскай губ.; асабліва навучальным з гэтага боку аказаўся Жыздрынскі павет.

Для тлумачэнья апісаных законамерных сувязяў акрыцьцёвых парод з орографіяй мы не даем дадатковых тэорый і трymаемся таго самага дапушчэння, якое было намі прыведзена для тлумачэнья паходжэння самога рэльефу.

Ледавіковыя і пазнейшыя алювіяльныя воды, якія надалі тэррасавідную будову даўнейшаму ледавіковаму басэйну, відавочна, апроч эрозійнай працы (утварэньня систэмы тэррас), адначасна рабілі сартаванье, адмучванье продуктаў размыву ў часе акумуляцыи на свае фазы.

І, зразумела, усе гэтыя продукты ня былі аднесены струменямі далёка ад месц размыву, але ў пэўнай меры былі адкладзены тут-жа, дзе яны і размісьціліся згодна закону адмучваньня: грубыя частачкі занялі паніжаныя вучасткі, а танчэйшыя адклаліся цішэйшай вадой на вышэйшых тэррасах.

Падобныя законнасьці ў размежчэнні адкладаў можна наглядаць і ў дзейнасьці сучасных рэк, як мы гэта бачылі пры параўнаньні форм рэльефу.

Вядома, што весь уклад надморэнавых утварэнняў нельга разглядаць, як адклад аднаго і таго самага часу. Факт трох буйных пэрыодаў глетчараў з розным пашырэннем іх на поўдзень і асабліва наяўнасьць канцовых морэн у паўночна-заходнім куце краю прымушаюць дапусціць шэраг *паўторных*, і можа быць з вялікімі перапынкамі, фаз размываньня і акумуляцыі.

Такім чынам можна лічыць, што на тэрыторыі заходній часткі СССР мы маём розныя па часе свайго пахаджэння систэмы рэльефу і адпаведныя ім сэрыі парод.

Новы кругабег у рэжыме рэльефу і пародаўтварэння пачаўся пасля канчатковага раставаньня ледавіка, калі сільна развінулася дзейнасьць кліматычных агентаў: ападкаў, ветру і інш. Асабліва ўзмацнілася іх дзейнасьць у гістарычны час, пры зьнішчэнні лясоў і разворваньні зямлі.

Тады пачаўся процэс эрозіі вышэйших і няроўных вучасткаў, а адначасна і нівеліроўка *дэлювіем* ды *алювіем* паніжаных роўных месц; зандрavyя полі месцам падпалі пад ветравую апрацоўку—утварыліся дзюнныя і гарбаватыя пяскі.

У выніку падобных зьмен першапачатковы рэльеф і першапачатковыя пароды ледавіковай эпохі часткова, больш або менш, зьмянілі свой выгляд, і ў такіх выпадках іх рэстаўраваць і прасачыць вельмі цяжка.

Разгляд утварэнняў рэльефу і парод пасляледавіковай эпохі мы ня лічым заданьнем гэтага артыкулу.

СХЭМ АТЫЧНЯЯ КАРТА АКРЫЦЬЕВЫХ ПАРОД ЗАХОДНЯЕ ЧАСТКІ С.С.Р.

Зложана проф. Я.М. Афанасьевым пры удзеле асыст. А.Г. Медзьвядз'ёва. 1996 г.

Масштаб:  60 40 20 0 60 120 BEP.

